

М. Т. КАЛІНІН

ДА ШАСЦІДЗЕСЯЦЬГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ТАВАРЫША СТАЛІНА

Мінула 60 год з дня нараджэння таварыша Сталіна. Пароды Советскага Саюза горада вітаюць свайго вялікага кіраўніка.

Змагаючыся пралетарыят капіталістычных краін і прыгнечаныя ўсяго свету з вялікай горадасцю глядзяць на таварыша Сталіна, звязваючы з ім лепшыя свае надзеі і спадзяванні.

Усе працоўныя, усе прагрэсіўныя чалавекі радасна адзначаюць такую знамянальную дзеньшчыну. Ды і як не радзіцца, калі ўспомніць доўгія і прыгожыя дні барацьбы таварыша Сталіна ў інтарэсах усяго прыгнечанага і эксплуатаванага перш чым пад яго кіраўніцтвам вольнапраўнай краіны, адна частка свету, прышла да сацыялізму.

Таварыш Сталін вельмі добра вывучыў Леніна, ён дасканала ведае не толькі ўсё яго творы, але і прычыны паўстання кожнага з іх. Не паддаецца сумненню, што Сталін меў ямаля ўплыў на Леніна.

Пасля смерці Леніна, у жорсткай барацьбе з ворагамі партыі і дзяржавы, таварыш Сталін астаўся кіраваць партыяй і моцна ацэнціў свае ролі на ідэйна-марксісцка-ленініскай. Ён высока падняў сцяг Леніна, які справаляў называюцца сцягам Леніна—Сталіна. Над гэтым сцягам савецкі народ будзе камунізм.

Мікалай Успенінаеў сэрца Германа аб людзях 14 снежня, што гэта была фаланга герояў, «небівкі багатыры, кованыя з чыстай сталі з галавы да ног, воіны-спадвіжнікі...». Да імя такіх людзей належыць і таварыш Сталін.

Але ён рос і палітычна загартоўваўся ў асяродку рэвалюцыйнага авангарда рабочага класа. Інтэрэсы гэтага класа і яго ідэй, г. зн. ідэй навуковага сацыялізму, ён абараняе. Справа міжнароднага пралетарыята ён адымае кроў за кроў і сваю кроў. А ўсё гэта магчыма і дасягнута толькі чалавечым, уладуючым ўсёй мурасца марксісма-ленінізма.

З першых дзён свайго рэвалюцыйнага барацьбы таварыш Сталін быў заўважаны з рабочым класам, вучыў яго барацьбе супраць эксплуатацый, паказваючы прыклады барацьбы і гераізма ў арганізацыі ім дымастраніяў і стачкаў, ва ўзброенай барацьбе з капіталам за ўладу рабочага класа, у барацьбе з міжнароднай інтэрвенцыяй на франтах грамадзянскай вайны.

У біяграфіі таварыша са збралінікамі рабочага класа верны вучань і бліжэйшы саратнік вялікага Леніна — вялікі Сталін разам з Леніным будоваў нашу славутую большавіцкую партыю, пад кіраўніцтвам якой рабочы клас зверг уладу памешчыкаў і капіталістаў, устанавіў дыктатуру рабочага класа, разграміў сваіх ворагаў і пабудоваў сацыялістычнае грамадства.

Пасля смерці Леніна на таварыша Сталіна лягла гістарычная задача павесіць вельмі высокую краіну на ленінскаму шляху, да таржаства камунізму. Краіна ў той час яшчэ толькі апраўдывалася ад разбурэння, нанесенай ёй чатыры годамі імперыялістычнай вайны і трыма годамі грамадзянскай вайны. Народная гаспадарка была на нізкім узроўні, вёска прадстаўляла акіяны кроўных аліакоўных гаспадарак. У гарадах расло беспарадзе.

Са смерцю Леніна ворагі сацыялізму, ворагі народа сталі стаяць на зварот да старых, капіталістычных парадкаў, на атэнтацыю ў нашай краіне капіталістычнага рабства і прыгнечання.

Штабы імперыялістычных дзяржаў не спынялі парыхтоўкі новай інтэрвенцыі супроць краіны Совету. Майстэрска замаскіраваныя ўнутры партыі подлая палеміка імперыялізма — траіцысты, з'явіліся, бухарынцы вылі зарэпаўнічы працоўную работу на заплахнах сваіх імперыялістычных гаспадароў. Яны зноў неадвільна свабодны савецкі народ, і перш за ўсё рабочы клас, і выхавалі яму капіталістычную катаргу. Патрэбна была найвышэйшая празаіраваць гена чалавечы — таварыша Сталіна, каб у гэтых найвышэйшых умовах свавольна прапрачы і сумел выкрыць усе хітрыкі ворагаў, іх подлая махінацыі і вывесіць краіну на шлях сацыялістычнага перамогі.

Даўшы вялікую клятву яа гора Леніна, таварыш Сталін, не гледзячы ні на якія адкі ворагаў, не выпусціў са сваіх рук сцяг ленінізма і павёў партыю, рабочы клас, усе савецкі народ на ленінскаму шляху, на барацьбу за таржаства сацыялізму.

Умапоўваючы саюз рабочага класа і сялянства, як аснову існавання Советскай улады і развіцця сацыялістычнай рэвалюцыі па шляху да камунізму, таварыш Сталін, як сапраўды ленінец, найвышэйшы стратэгі і правяды, паставіў перад партыяй, рабочым класам і ўсім савецкім народам гістарычную задачу сацыялістычнай індустрыялізацыі краіны.

Сацыялістычная індустрыялізацыя з'яўлялася цэнтральнай задачай партыі ў барацьбе за пераважнае нашай краіны з аграрнай і індустрыяльнай, зольную вырабляць сваімі ўласнымі сіламі ўсё неабходнае для народнай гаспадаркі, для ўмацавання абароны краіны.

У сацыялістычнай індустрыялізацыі краіны выражалася найвышэйшы ступень сацыялістычнай рэвалюцыі, клопаты аб ісе многамільянага советскага народа. І не выдалося ворагі народа выступілі з жорсткай атакай супроць партыі, якая праводзіла ленінска-сталінскую палітыку індустрыялізацыі краіны. Таварыш Сталін, які апрацаваў на вялікіх завесах Леніна, бачыў больш за ўсё, разумее глыбей за ўсё і адпавядае рэальнасці за ўсё перспектывы развіцця нашай краіны ва ўмовах капіталістычнага акружэння.

Для Сталіна, як найвышэйшага майстра рэвалюцыі, было ясна, што без стварэння магутнай энергетычнай базы, без развіцця металургіі, машынабудавання, аўтабудавання, трактарабудавання, гэта значыць без развіцця пажай індустрыі, краіна не можа мацней эканамічна, краіна не можа забяспечыць сваю абароназдольнасць, краіна не можа забяспечыць эканамічную незалежнасць ад капіталістычных краін.

Для Сталіна было ясна, што толькі ў развіцці пажай індустрыі, і да таго ж правядзеным у самым найкарацейшым тэрмінам, выратанне пралетарскай дзяржавы ад растураўні капіталістаў, што толькі на базе індустрыялізацыі краіны можна дабіцца пераважы ўсёй эканомікі на сацыялістычных пачатках.

Для Сталіна было ясна, што краіна з адсталай тэхнікай, з раздробленай сельскай гаспадаркай у прастае хваці з капіталізмам будзе неўмічна разбурана. Зараз, у абстаноўцы другой імперыялістычнай вайны, усе геніяльна прарозіраваў таварыш Сталіна асабліва бачна і зразумела кожнаму працоўнаму нашай радзімы — кожнаму рабочаму, кожнаму калгасніку, кожнаму служачаму.

Кожнаму працоўнаму нашай краіны зразумела, што калі-б мы не мелі ствараць вялікімі Сталіным абароннай прамысловасці, што калі-б мы не мелі пераключыць, асапачоннай перадавой тэхнікай, сацыялістычнай прамысловасці, якая вырабаць ўсё неабходнае для дасягнення развіцця народнай гаспадаркі і абароны краіны, то ў пераходны перыяд, калі пажар другой імперыялістычнай вайны пылае на Захадзе і на Усходзе, Советскі Саюз аказаўся-б бязбройнай перад ворагам узброенага да зурб ворага.

Савецкі народ пазбаўлены ад жахаў вайны, савецкі народ будзе камуністычнае грамадства, і за ўсё гэта ён абавязана вялікаму Сталіну, які свавольна паклапаўся аб умацаванні эканамічнай і абароннай магутнасці сацыялістычнай дзяржавы, геніяльна выкрыў воражы козі палемікаў вайны, якія прабаваў ігнараваць Советскі Саюз у вайну ў інтарэсах любімагаў забраць жар чужымі рукамі.

Сталінская сацыялістычная індустрыялізацыя забяспечыла не толькі развіццё магутнай прамысловасці, — на яе аснове наша краіна зрабіла найвышэйшы пераварот і ў развіцці сельскай гаспадаркі.

Пад кіраўніцтвам Сталіна мільёны разбурэнных аліакоўных гаспадарак сталі на шлях калгаснага будаўніцтва, на шлях сацыялізму. Сацыялістычная прамысловасць да ісе сотні тысяч трактараў, камбайнаў і іншых складаных сельскагаспадарчых машын, якія абмяжылі пажай працу сялянства, зрабілі яе больш прадукцыйнай.

Паспяхова ажыццэўлены дзве сталінскія пяцігодкі былі геніяльнымі і планамі найвышэйшага ступеня рэвалюцыі, планамі разгорнутага наступлення сацыялізму на ўсяму фронту. Яны забяспечылі тэхнічную рэканструкцыю прамысловасці, кароннае ператварэнне эканомікі краіны на базе сацыялізму, яе эканамічную незалежнасць ад капіталістычных краін, павышаны росквіт жыцця працоўных мас.

У разьвязанне паспяхова выкананы сталінскія пяцігодкі ліквідавалі эксплуатацыйныя класы як у горадзе, так і ў вёсцы. Назавуць ліквідацыя беспарадзе — гэты жывілыя бы рабочага класа капіталістычных краін, ад якога ў краінах капіталістаў перыцы да гэтага часу ісе саткі мільянаў людзей.

Працоўныя масы нашай краіны не толькі пазбаўлены пазавольна ад беспарадзе, але пад кіраўніцтвам вялікай партыі Леніна—Сталіна заваявалі права на працу — то сваячэнае права, ад кым вялікі мараль перавага розуму чалавечы, ад кым мараль мільёны людзей у капіталістычных краінах. Гэтае права не толькі законнадуца замапавана ў Сталінскай Канстытуцыі, але і рэальна забяспечана за кожным трыжнікам нашай радзімы сацыялістычнай народнай гаспадаркай, якая не ведае крысаў і застоў і паспяхова развіваецца з года ў год.

Соцыялізм, ажыццэўлены пад вадцельствам вялікага Сталіна, прачна забяспечыў працоўным нашай краіны права на алчаныяк. Гэтае права гарантыравана самым кароткім у свеце рабочым днём, прадастаўленнем штогодніх волюскаў з захаваннем заробковай платы, прадастаўленнем у распараджэнне працоўных кутубаў, палану культуры, чыровных кутубаў, дамоў адпачынку і санаторыяў. Рабочыя і сяляне дарэвалюцыйнай Расіі не толькі ніколі не былі ў санаторыях або на курортах, але ў пераважнай частцы нават не мелі ад іх нікага ўяўлення.

За годы сталінскіх пяцігодкаў пабудаваны новыя дамы адпачынку, новыя санаторыі, арганізаваны новыя курорты.

Развіццю курортаў, будаўніцтву новых санаторыяў і дамоў адпачынку таварыш Сталін узяўся выключна ўвагу. Ён паставіў клопаты аб тым, каб на курортах, у санаторыях і дамах адпачынку былі забяспечаны ўсе ўмовы для лепшага адпачынку і лячэння рабочых, калгаснікаў і служачых. Таварыш Сталін паставіў клопаты аб павелічэнні асігнаванняў на будаўніцтва новых санаторыяў і дамоў адпачынку, на добрыя курорты. Ён патрабаваў, каб з года ў год рос лік працоўных, абслугоўваемых дамамі адпачынку і санаторыяў.

За годы сталінскіх пяцігодкаў толькі за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыялістычнага страхавання лячылася ў санаторыях і адпачывала ў дамах адпачынку 16,5 мільёна чалавек. Сярод адпачываючых у дамах адпачынку і лячыліся ў санаторыях і на курортах нямылі пропачт складаліся жалчаны і дзеці.

У Советскім Саюзе жанчыны-матэры арганізаваны пастаянным сталінскім клопатамі. З кожным годам ўсё больш і больш арганізаваны спецыяльных дамоў адпачынку для пажарных жанчын, арганізаваны дамы адпачынку для жанчын-рожайніц. Створана вельзярная сетка дзіцячых асяляў і дзіцячых садоў, якая да чагчымасть жанчыне-матэры быць актыўнай узаельнай сацыялістычнага будаўніцтва.

Мільёны советскай дзяржавы адначы вольны летам у шонскіх лагерох, дзіцячых дамах адпачынку, у спецыяльна арганізаваных дзіцячых парках, на дзіцячых плянках.

І ва ўсёх кутках нашай радзімы дзеці гавораць, пішуч, спяваюць у сваіх песьнях: «Дзякуй вялікаму Сталіну за наша шчаслівае дзяціства».

Нашы сэрцы шчаслівае. Нашы дзеці развіваюцца і развіваюцца, акружаныя стаі-ацкімі клопатамі, перад імі шырока адкрыта дарога для развіцця і прымянення сваіх талентаў.

Сталінская Канстытуцыя забяспечыла ўсім грамадзянам права на асвету. Советскія дзеці могуць стаць людзьмі любой прафесіі, любой спецыяльнасці, стаць учонымі ў любой галіне навуцы і тэхнікі. Дзверы ўсёх навуковых устаноў шырока адкрыты перад усімі грамадзянамі нашай радзімы, перад нашым рэстучым сацыялістычным пакаленнем.

Сталінская Канстытуцыя не толькі правадзіла права на асвету, але гэтае права рэальна забяспечыла вельзярным развіццём шкоў, вышэйшых навуковых устаноў, навукова-даследчых устаноў і асаляў.

Па ініцыятыве таварыша Сталіна пабудаваны тысячы новых школ як у горадзе, так і ў вёсцы, створаны сотні новых ВНУ і тэхнікумаў у розных гарадах Советскага Саюза.

У горадзе ажыццэўлена ўсеагульнае абавязковае адукацыя. Дзеці ў школах адукаваюцца за кошт дзяржавы, а навукачыся ў вышэйшых навуковых установах пры бясцэлым абучэнні атрымліваюць яшчэ зарплатную стипендыю. У нашай краіне навукачыся ў агульнай складанасці каля 50 мільянаў чалавек.

У нашай краіне творчыя мыслі, навастварта ўдаскарна заахочаюцца партыяй і ўрадам і перш за ўсё таварышам Сталіным. Такія наваствары, як Сталінаў і Палашы, выхаваны і падтрыманы на вельзярную вышнюю пачоту і павялі большавіцкай партыяй, вялікімі Сталіным.

Пачынаў Сталінава і яго паслядоўнікаў быў свавольна падтрыман вялікімі Сталіным і ўзят на вельзярную вышнюю, як праўдзёнае генераладымага руку сучаснасці — як аша в славных старонак у барацьбе рабочага класа за перамогу сацыялізму.

Славутая панаінацыя эпэпэа, якая ўдзіла адну з бліскучых старонак у гісторыю барацьбы за расквіцце таян суровай Арктыкі, была бліскуча закончана дзякуючы штодзённым клопатам і ўвазе таварыша Сталіна. Вялікая ўвага вялікага Сталіна нахлынула пераіну чамбурку панаінацыі ў іх барацьбе са стыхіяй любой Сталіна пастаянна саправада і сэрцы і ўважыла ўважэннасць у поўнай перамоце.

У найвышэйшых умовах яны пастаянна ачувалі ўсе непільны сталінскія клопаты аб іх, былі ўзбудзены ў тым, што яны-б трыжнікам іх ні наспілі — вялікі Сталін зробіць усе для звароту іх на радзіму.

Н. ШВЕРНІК

— 0 —

Усе працоўныя, усе прагрэсіўныя чалавекі радасна адзначаюць такую знамянальную дзеньшчыну. Ды і як не радзіцца, калі ўспомніць доўгія і прыгожыя дні барацьбы таварыша Сталіна ў інтарэсах усяго прыгнечанага і эксплуатаванага перш чым пад яго кіраўніцтвам вольнапраўнай краіны, адна частка свету, прышла да сацыялізму.

Таварыш Сталін вельмі добра вывучыў Леніна, ён дасканала ведае не толькі ўсё яго творы, але і прычыны паўстання кожнага з іх. Не паддаецца сумненню, што Сталін меў ямаля ўплыў на Леніна.

Пасля смерці Леніна, у жорсткай барацьбе з ворагамі партыі і дзяржавы, таварыш Сталін астаўся кіраваць партыяй і моцна ацэнціў свае ролі на ідэйна-марксісцка-ленініскай. Ён высока падняў сцяг Леніна, які справаляў называюцца сцягам Леніна—Сталіна. Над гэтым сцягам савецкі народ будзе камунізм.

Мікалай Успенінаеў сэрца Германа аб людзях 14 снежня, што гэта была фаланга герояў, «небівкі багатыры, кованыя з чыстай сталі з галавы да ног, воіны-спадвіжнікі...». Да імя такіх людзей належыць і таварыш Сталін.

Але ён рос і палітычна загартоўваўся ў асяродку рэвалюцыйнага авангарда рабочага класа. Інтэрэсы гэтага класа і яго ідэй, г. зн. ідэй навуковага сацыялізму, ён абараняе. Справа міжнароднага пралетарыята ён адымае кроў за кроў і сваю кроў. А ўсё гэта магчыма і дасягнута толькі чалавечым, уладуючым ўсёй мурасца марксісма-ленінізма.

З першых дзён свайго рэвалюцыйнага барацьбы таварыш Сталін быў заўважаны з рабочым класам, вучыў яго барацьбе супраць эксплуатацый, паказваючы прыклады барацьбы і гераізма ў арганізацыі ім дымастраніяў і стачкаў, ва ўзброенай барацьбе з капіталам за ўладу рабочага класа, у барацьбе з міжнароднай інтэрвенцыяй на франтах грамадзянскай вайны.

У біяграфіі таварыша са збралінікамі рабочага класа верны вучань і бліжэйшы саратнік вялікага Леніна — вялікі Сталін разам з Леніным будоваў нашу славутую большавіцкую партыю, пад кіраўніцтвам якой рабочы клас зверг уладу памешчыкаў і капіталістаў, устанавіў дыктатуру рабочага класа, разграміў сваіх ворагаў і пабудоваў сацыялістычнае грамадства.

Пасля смерці Леніна на таварыша Сталіна лягла гістарычная задача павесіць вельмі высокую краіну на ленінскаму шляху, да таржаства камунізму. Краіна ў той час яшчэ толькі апраўдывалася ад разбурэння, нанесенай ёй чатыры годамі імперыялістычнай вайны і трыма годамі грамадзянскай вайны. Народная гаспадарка была на нізкім узроўні, вёска прадстаўляла акіяны кроўных аліакоўных гаспадарак. У гарадах расло беспарадзе.

Са смерцю Леніна ворагі сацыялізму, ворагі народа сталі стаяць на зварот да старых, капіталістычных парадкаў, на атэнтацыю ў нашай краіне капіталістычнага рабства і прыгнечання.

Штабы імперыялістычных дзяржаў не спынялі парыхтоўкі новай інтэрвенцыі супроць краіны Совету. Майстэрска замаскіраваныя ўнутры партыі подлая палеміка імперыялізма — траіцысты, з'явіліся, бухарынцы вылі зарэпаўнічы працоўную работу на заплахнах сваіх імперыялістычных гаспадароў. Яны зноў неадвільна свабодны савецкі народ, і перш за ўсё рабочы клас, і выхавалі яму капіталістычную катаргу. Патрэбна была найвышэйшая празаіраваць гена чалавечы — таварыша Сталіна, каб у гэтых найвышэйшых умовах свавольна прапрачы і сумел выкрыць усе хітрыкі ворагаў, іх подлая махінацыі і вывесіць краіну на шлях сацыялістычнага перамогі.

Даўшы вялікую клятву яа гора Леніна, таварыш Сталін, не гледзячы ні на якія адкі ворагаў, не выпусціў са сваіх рук сцяг ленінізма і павёў партыю, рабочы клас, усе савецкі народ на ленінскаму шляху, на барацьбу за таржаства сацыялізму.

Умапоўваючы саюз рабочага класа і сялянства, як аснову існавання Советскай улады і развіцця сацыялістычнай рэвалюцыі па шляху да камунізму, таварыш Сталін, як сапраўды ленінец, найвышэйшы стратэгі і правяды, паставіў перад партыяй, рабочым класам і ўсім савецкім народам гістарычную задачу сацыялістычнай індустрыялізацыі краіны.

Сацыялістычная індустрыялізацыя з'яўлялася цэнтральнай задачай партыі ў барацьбе за пераважнае нашай краіны з аграрнай і індустрыяльнай, зольную вырабляць сваімі ўласнымі сіламі ўсё неабходнае для народнай гаспадаркі, для ўмацавання абароны краіны.

У сацыялістычнай індустрыялізацыі краіны выражалася найвышэйшы ступень сацыялістычнай рэвалюцыі, клопаты аб ісе многамільянага советскага народа. І не выдалося ворагі народа выступілі з жорсткай атакай супроць партыі, якая праводзіла ленінска-сталінскую палітыку індустрыялізацыі краіны. Таварыш Сталін, які апрацаваў на вялікіх завесах Леніна, бачыў больш за ўсё, разумее глыбей за ўсё і адпавядае рэальнасці за ўсё перспектывы развіцця нашай краіны ва ўмовах капіталістычнага акружэння.

Для Сталіна, як найвышэйшага майстра рэвалюцыі, было ясна, што без стварэння магутнай энергетычнай базы, без развіцця металургіі, машынабудавання, аўтабудавання, трактарабудавання, гэта значыць без развіцця пажай індустрыі, краіна не можа мацней эканамічна, краіна не можа забяспечыць сваю абароназдольнасць, краіна не можа забяспечыць эканамічную незалежнасць ад капіталістычных краін.

Для Сталіна было ясна, што толькі ў развіцці пажай індустрыі, і да таго ж правядзеным у самым найкарацейшым тэрмінам, выратанне пралетарскай дзяржавы ад растураўні капіталістаў, што толькі на базе індустрыялізацыі краіны можна дабіцца пераважы ўсёй эканомікі на сацыялістычных пачатках.

Для Сталіна было ясна, што краіна з адсталай тэхнікай, з раздробленай сельскай гаспадаркай у прастае хваці з капіталізмам будзе неўмічна разбурана. Зараз, у абстаноўцы другой імперыялістычнай вайны, усе геніяльна прарозіраваў таварыш Сталіна асабліва бачна і зразумела кожнаму працоўнаму нашай радзімы — кожнаму рабочаму, кожнаму калгасніку, кожнаму служачаму.

Кожнаму працоўнаму нашай краіны зразумела, што калі-б мы не мелі ствараць вялікімі Сталіным абароннай прамысловасці, што калі-б мы не мелі пераключыць, асапачоннай перадавой тэхнікай, сацыялістычнай прамысловасці, якая вырабаць ўсё неабходнае для дасягнення развіцця народнай гаспадаркі і абароны краіны, то ў пераходны перыяд, калі пажар другой імперыялістычнай вайны пылае на Захадзе і на Усходзе, Советскі Саюз аказаўся-б бязбройнай перад ворагам узброенага да зурб ворага.

Савецкі народ пазбаўлены ад жахаў вайны, савецкі народ будзе камуністычнае грамадства, і за ўсё гэта ён абавязана вялікаму Сталіну, які свавольна паклапаўся аб умацаванні эканамічнай і абароннай магутнасці сацыялістычнай дзяржавы, геніяльна выкрыў воражы козі палемікаў вайны, якія прабаваў ігнараваць Советскі Саюз у вайну ў інтарэсах любімагаў забраць жар чужымі рукамі.

Сталінская сацыялістычная індустрыялізацыя забяспечыла не толькі развіццё магутнай прамысловасці, — на яе аснове наша краіна зрабіла найвышэйшы пераварот і ў развіцці сельскай гаспадаркі.

Пад кіраўніцтвам Сталіна мільёны разбурэнных аліакоўных гаспадарак сталі на шлях калгаснага будаўніцтва, на шлях сацыялізму. Сацыялістычная прамысловасць да ісе сотні тысяч трактараў, камбайнаў і іншых складаных сельскагаспадарчых машын, якія абмяжылі пажай працу сялянства, зрабілі яе больш прадукцыйнай.

Паспяхова ажыццэўлены дзве сталінскія пяцігодкі былі геніяльнымі і планамі найвышэйшага ступеня рэвалюцыі, планамі разгорнутага наступлення сацыялізму на ўсяму фронту. Яны забяспечылі тэхнічную рэканструкцыю прамысловасці, кароннае ператварэнне эканомікі краіны на базе сацыялізму, яе эканамічную незалежнасць ад капіталістычных краін, павышаны росквіт жыцця працоўных мас.

У разьвязанне паспяхова выкананы сталінскія пяцігодкі ліквідавалі эксплуатацыйныя класы як у горадзе, так і ў вёсцы. Назавуць ліквідацыя беспарадзе — гэты жывілыя бы рабочага класа капіталістычных краін, ад якога ў краінах капіталістаў перыцы да гэтага часу ісе саткі мільянаў людзей.

Працоўныя масы нашай краіны не толькі пазбаўлены пазавольна ад беспарадзе, але пад кіраўніцтвам вялікай партыі Леніна—Сталіна заваявалі права на працу — то сваячэнае права, ад кым вялікі мараль перавага розуму чалавечы, ад кым мараль мільёны людзей у капіталістычных краінах. Гэтае права не толькі законнадуца замапавана ў Сталінскай Канстытуцыі, але і рэальна забяспечана за кожным трыжнікам нашай радзімы сацыялістычнай народнай гаспадаркай, якая не ведае крысаў і застоў і паспяхова развіваецца з года ў год.

Усе працоўныя, усе прагрэсіўныя чалавекі радасна адзначаюць такую знамянальную дзеньшчыну. Ды і як не радзіцца, калі ўспомніць доўгія і прыгожыя дні барацьбы таварыша Сталіна ў інтарэсах усяго прыгнечанага і эксплуатаванага перш чым пад яго кіраўніцтвам вольнапраўнай краіны, адна частка свету, прышла да сацыялізму.

Таварыш Сталін вельмі добра вывучыў Леніна, ён дасканала ведае не толькі ўсё яго творы, але і прычыны паўстання кожнага з іх. Не паддаецца сумненню, што Сталін меў ямаля ўплыў на Леніна.

Пасля смерці Леніна, у жорсткай барацьбе з ворагамі партыі і дзяржавы, таварыш Сталін астаўся кіраваць партыяй і моцна ацэнціў свае ролі на ідэйна-марксісцка-ленініскай. Ён высока падняў сцяг Леніна, які справаляў называюцца сцягам Леніна—Сталіна. Над гэтым сцягам савецкі народ будзе камунізм.

Мікалай Успенінаеў сэрца Германа аб людзях 14 снежня, што гэта была фаланга герояў, «небівкі багатыры, кованыя з чыстай сталі з галавы да ног, воіны-спадвіжнікі...». Да імя такіх людзей належыць і таварыш Сталін.

Але ён рос і палітычна загартоўваўся ў асяродку рэвалюцыйнага авангарда рабочага класа. Інтэрэсы гэтага класа і яго ідэй, г. зн. ідэй навуковага сацыялізму, ён абараняе. Справа міжнароднага пралетарыята ён адымае кроў за кроў і сваю кроў. А ўсё гэта магчыма і дасягнута толькі чалавечым, уладуючым ўсёй мурасца марксісма-ленінізма.

З першых дзён свайго рэвалюцыйнага барацьбы таварыш Сталін быў заўважаны з рабочым класам, вучыў яго барацьбе супраць эксплуатацый, паказваючы прыклады барацьбы і гераізма ў арганізацыі ім дымастраніяў і стачкаў, ва ўзброенай барацьбе з капіталам за ўладу рабочага класа, у барацьбе з міжнароднай інтэрвенцыяй на франтах грамадзянскай вайны.

У біяграфіі таварыша са збралінікамі рабочага класа верны вучань і бліжэйшы саратнік вялікага Леніна — вялікі Сталін разам з Леніным будоваў нашу славутую большавіцкую партыю, пад кіраўніцтвам якой рабочы клас зверг уладу памешчыкаў і капіталістаў, устанавіў дыктатуру рабочага класа, разграміў сваіх ворагаў і пабудоваў сацыялістычнае грамадства.

Пасля смерці Леніна на таварыша Сталіна лягла гістарычная задача павесіць вельмі высокую краіну на ленінскаму шляху, да таржаства камунізму. Краіна ў той час яшчэ толькі апраўдывалася ад разбурэння, нанесенай ёй чатыры годамі імперыялістычнай вайны і трыма годамі грамадзянскай вайны. Народная гаспадарка была на нізкім узроўні, вёска прадстаўляла акіяны кроўных аліакоўных гаспадарак. У гарадах расло беспарадзе.

Са смерцю Леніна ворагі сацыялізму, ворагі народа сталі стаяць на зварот да старых, капіталістычных парадкаў, на атэнтацыю ў нашай краіне капіталістычнага рабства і прыгнечання.

Штабы імперыялістычных дзяржаў не спынялі парыхтоўкі новай інтэрвенцыі супроць краіны Совету. Майстэрска замаскіраваныя ўнутры партыі подлая палеміка імперыялізма — траіцысты, з'явіліся, бухарынцы вылі зарэпаўнічы працоўную работу на заплахнах сваіх імперыялістычных гаспадароў. Яны зноў неадвільна свабодны савецкі народ, і перш за ўсё рабочы клас, і выхавалі яму капіталістычную катаргу. Патрэбна была найвышэйшая празаіраваць гена чалавечы — таварыша Сталіна, каб у гэтых найвышэйшых умовах свавольна прапрачы і сумел выкрыць усе хітрыкі ворагаў, іх подлая махінацыі і вывесіць краіну на шлях сацыялістычнага перамогі.

Даўшы вялікую клятву яа гора Леніна, таварыш Сталін, не гледзячы ні на якія адкі ворагаў, не выпусціў са сваіх рук сцяг ленінізма і павёў партыю, рабочы клас, усе савецкі народ на ленінскаму шляху, на барацьбу за таржаства сацыялізму.

Умапоўваючы саюз рабочага класа і сялянства, як аснову існавання Советскай улады і развіцця сацыялістычнай рэвалюцыі па шляху да камунізму, таварыш Сталін, як сапраўды ленінец, найвышэйшы стратэгі і правяды, паставіў перад партыяй, рабочым класам і ўсім савецкім народам гістарычную задачу сацыялістычнай індустрыялізацыі краіны.

Сацыялістычная індустрыялізацыя з'яўлялася цэнтральнай задачай партыі ў барацьбе за пераважнае нашай краіны з аграрнай і індустрыяльнай, зольную вырабляць сваімі ўласнымі сіламі ўсё неабходнае для народнай гаспадаркі, для ўмацавання абароны краіны.

У сацыялістычнай індустрыялізацыі краіны выражалася найвышэйшы ступень сацыялістычнай рэвалюцыі, клопаты аб ісе многамільянага советскага народа. І не выдалося ворагі народа выступілі з жорсткай атакай супроць партыі, якая праводзіла ленінска-сталінскую палітыку індустрыялізацыі краіны. Таварыш Сталін, які апрацаваў на вялікіх завесах Леніна, бачыў больш за ўсё, разумее глыбей за ўсё і адпавядае рэальнасці за ўсё перспектывы развіцця нашай краіны ва ўмовах капіталістычнага акружэння.

Для Сталіна, як найвышэйшага майстра рэвалюцыі, было ясна, што без стварэння магутнай энергетычнай базы, без развіцця металургіі, машынабудавання, аўтабудавання, трактарабудавання, гэта значыць без развіцця пажай індустрыі, краіна не можа мацней эканамічна, краіна не можа забяспечыць сваю абароназдольнасць, краіна не можа забяспечыць эканамічную незалежнасць ад капіталістычных краін.

Для Сталіна было ясна, што толькі ў развіцці пажай індустрыі, і да таго ж правядзеным у самым найкарацейшым тэрмінам, выратанне пралетарскай дзяржавы ад растураўні капіталістаў, што толькі на базе індустрыялізацыі краіны можна дабіцца пераважы ўсёй эканомікі на сацыялістычных пачатках.

Для Сталіна было ясна, што краіна з адсталай тэхнікай, з раздробленай сельскай гаспадаркай у прастае хваці з капіталізмам будзе неўмічна разбурана. Зараз, у абстаноўцы другой імперыялісты

Партыйнае жыццё МАЛАДЫЯ КОМУНІСТЫ

3 часу XVIII з'езда ВКП(б) партарганізацыя станцыі Мінск-Таварнак вырасае ад лік перадавых рабочых і інтэлігентнаў на 12 чалавек. Акружаны ўвагай і клопатамі партыйнай арганізацыі, маладыя камітэты партыі ўсё часцей растуць.

Камітэты ВКП(б) актыўна ўдзельнічаюць у партыйным жыцці. Партбюро дае ім сістэматычнае дараўненне, што дазваляе праварае, як яны іх выконваюць. Газам з усёй партыйнай арганізацыяй камітэты працавалі на выбарчых участках. Маладыя камуністы т.т. Барыс, Вербіцкая, Кісялёў, Ольшанік з'яўляліся агітатарамі. Тав. Халкевіч быў старшынёй ўчастковай выбарчай камііі, тав. Берсіневіч — членам участкавай выбарчай камііі. Да выканання гэтых пачасных абавязкаў кожны адносіўся з усёй сур'ёзнасцю, па-большэйшаму забяспечыў на сваім выбарчым участку ўзорнае правядзенне выбараў.

Старшыня прадучоў наз выкапаннем партыйных дараўненняў, камітэты партыі прыкметна растуць. Калі раней камуністы т.т. Шышко, Сімонюк, Ольшанік прымаў слаба ўдзел у абмеркаванні пытанняў на партыйных сходах, то зараз больш з іх выступае на сходах са сваімі вапратнымі дэкларацыямі пранавомай і ваўганямі.

Памылілася і звычворчая актыўнасць уноўпрынятых у ВКП(б) таварышоў Яны канстантна засуджаны аўтарытэтам спаро рабочых, з'яўляюцца лепшымі студэнтамі, удзямі. У апошні час пар-

тыйная арганізацыя і кіраўніцтва стаўці смела вылучаюць перадавых маладых камуністаў на адказныя кіруючыя пасады. Так, тав. Сабіла надаўна вылучан на пасаду старшага намочніка начальніка станцыі, тав. Барыс — інструктара-рэвізора па халадзільных перавозках, тав. Доўнар — начальніка аддзела найму і змяннення работнай сілы. З сваёй новай работай таварышы спраўляюцца добра.

Паказваючы асабісты прыклад у рабоце, камуністы ўначальваюць творчы энтузіязм мас. Ідуць у авангардзе рабоча-калектыўна і інжынера-тэхнічных работнікаў станцыі.

Камітэты ў члены ВКП(б) сістэматычна прануюць наз павышэннем стаўці ідэйна-палітычнага ўзроўню, упора аналагічна большавізмам. Партбюро перыядычна прануюць з імі гутаркі па вылучэнню статутаў і праграмы ВКП(б). Старшыня члены ВКП(б) дэляцыя з камітэтатамі сваім вопытам вывучэння «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)». Такія таварыскія гутаркі даюць добрыя вынікі. Зараз усё камітэты партыі вылучаюць самастойна «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)», акуратна навешваюць усё лекцыі, кансультацыі, правядзены партыйным бюро.

У штодзённай практычнай рабоце партыйная арганізацыя дэляцыя вылучае асабісты якасці кожнага камітэтата, дэляцыя рыхтуе іх да перамоў ў члены аддзельнай большавіцкай партыі.

Г. ВАСІЛЕЎ.

Усесаюзнае сацыялістычнае саборніцтва брыгадзіраў-стопудовікаў

Забяспечым высокі ўраджай усіх культур

Пама зьявіў падтрымлівае ініцыятыву перадавоў высокай ураджайнасці і ўключэння ў сацыялістычнае саборніцтва брыгадзіраў-стопудовікаў.

Зьявіў бярэ на сябе абавязанасці атрымаць у 1940 годзе ўраджай жыта на плошчы ў 14 гектараў па 18 пентнераў з гектара, па 5 пентнераў ільнова-лака на плошчы ў 5 гектараў і па 300 пентнераў бульбы на плошчы ў 3,5 гектара.

Нашы абавязанасці з'яўляюцца звычайнымі, і мы можам свёра сказаць, што яны будуць выкананы. Маё зьявіў за апошнія годы зьяма сярэняй ураджай бульбы па 270 пентнераў з кожнага гектара. За высокай ураджай бульбы я ўдзельнічаў на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Выдатыя ўраджай атрымалі ў гэтым годзе і іншыя зьяні. Вось зьявіў Лар' Шугал' зьяма з кожнага гектара па 22 пентнераў ячменю, Фядора Верабей — па 21 пентнеру.

Зьяні дабілі высокіх ураджай толькі таму, што добра працавалі, угноўвалі глебу і строга захоўвалі ўсе правілы агратэхнікі.

Сялета мы пасялі 14 гектараў жыта. Сяўба праведзена ў раннія тэрміны, сар-

тавым насеннем, ражковай сямляй. Участак пад сясеў добра ўгноен. Які расасна было вясенню глядзець, калі з'яніліся дружныя ўсходы, і густая зялёная руш, абяцаючая багаты ўраджай, пакрыла ўчастак.

У нас пятер асабіста многа работы. Трэба скарыстаць зямлю, каб добра пакрытавацца да прадзьяння вясновай сяўбы. Ўдзельнічаючы зьяні высокай стацільнасці ўраджай у будучым годзе, зьяно з вясені ўсё свай ўчастак пад ірвыя д'ян паліла па да зялёна. Пад пасалу бульбы мы загаталі 40 тон торфу, а зараз актыўна з'ябраем посяя і курпыны пахмёт.

Асабіста многа прапуюць пах павышэннем ураджайнасці пама лепшых стацільнасці Васіль Анішчанка, Аляксандр Мелех, Каця Бельчуч, Уайта Верабей і Назя Мазуронка.

Мы не сумняваемся, што, скарыстаўшы багаты вопыт перадавоў ураджайнасці, прымяніўшы перадавую агратэхніку, зьяно атрымае ў будучым годзе не менш чым па 100 пулоў зернявых з гектара.

ЕЛЕНА ВЕРАБЕЙ, зьянявая камітэса «Комунар», Верабейка сельсаведа, Нарвулінскага раёна.

Прымаем выклік

На агупным сходах мы абмеркавалі пісьмо калгаснікаў сельскагаспадарчай «Мая сацыялізма». Барысавіцкага раёна, і дамову брыгадзіраў Стацінградскай абласці аб арганізацыі усесаюзнага сацыялістычнага саборніцтва за стопудовы ўраджай зернявых з гектара. Мы гораца аблабраем выдатыя ініцыятывы стацінградцаў і аднаўдзіма ўключаемся ў саборніцтва за стацінскі ўраджай.

Зьяваляць па 100 пулоў зернявых з гектара ў нас ёсць усё магчыма і сродкі. У 1939 годзе мы атрымалі ў сяўбітні па калгасу па 12 пнт. жыта, 13 пнт. ячменю, 10 пнт. азійай пшаніцы, 11 пнт. яравой пшаніцы і 10,5 пнт. аўса з гектара.

Уключыўшыся ў саборніцтва за 100-пуловы ўраджай, мы шырока разгарнулі пахрытоўку да вясновай сяўбы 1940 года. На калгасныя палі ўжо вывезена 205 тон гною, у нас заавезена 15 тон мінеральных угнаенняў. Усе зьяні прыступілі да збору мясцовых угнаенняў. Узначальваючы тэмамі правозімоў работ сельскагаспадарчага інвентара. Ужо апрамантавана 20 пулоў, 42 бораны, раман-

туен кабэсы, абрую і т. х. Усё свай рамонт будзе закончан да 15 лютага.

Усе пасенныя і страхавыя фонды заавезаны высокакачэствам, добра ачышчаны насеннем. Расправаляю зьяліны план прадзьянення ўсіх сельскагаспадарчых работ. 25 проц. яравых будзе пасяна на яравыя зьяні насеннем. На калгасныя палі будзе вывезена 2.500 тон гною, 53 тонны мінеральных угнаенняў, 20 тон фосфору. Усе яравыя пасеем на добра аправанай глебе ў самыя спысаныя тэрміны.

Зараз у калгасе шырока разгарнута агратэхноа калгаснікаў. Аграном Абакупіч рэгулярна, адзін раз у пацідзень, праводзіць зьяніты і брыгадзіраў, зьяняваюць і стацільнасці.

Мы заавімаем усіх калгаснікаў нашата раёна ўключыцца ў сацыялістычнае саборніцтва за атрыманне 100 пулоў зернявых з гектара.

В. Ф. ВАСКАВОЙНКА, старшыня камітэса «Ударнік», К. С. ЧАКУСКАЯ РАЙКА.

Брыгадзір АБРАМЦЕВ, зьяняваюч КАМЕНЦЕВ, Аграном І. В. АБАНУНЧЫН.



Аграном Таварнацкага раёна А. Я. Лявончыца сістэматычна праводзіць у калгасе лекцыі і гутаркі аб метадах работы зьяняваю стацільнасці сельскагаспадарчай тав. Ефрэмава. На здымку: тав. Лявончыца гутарыць з калгаснікамі сельскагаспадарчай «Чырвоны Пундэвал».

ПАД СОНЦАМ СТАЦІНСКАЙ КАНСТЫТУЦЫ

Да непазнавальнасці змянілася жыццё працоўных горада Луцінкі і Луцінцкага павета. Зьяні 1.600 безземельных і маладземельных сямля павета падзелены сцялінскімі камітэтатамі зьялі. 103 гаспадаркі атрымалі коней, 320 бескароўных гаспадарак атрымалі кароў.

У былых палатах памешчыкаў адкрыта школы, большыя, атрымліваюць кватэры былых батракі.

340.000 гектараў зямлі павета — пад лесам. Гэтыя багатыя крапежніцка знішчаныя палы. Сямліні-жа не меў магчыма і пабыць лесаматэрыял, каб пакласці ў сваёй хаце палого. Часовае ўраўненне беспілатна разала 431 гаспадарыню 1.600 кубаметраў будаўнічага лесаматэрыяла на рамонт і пабудову дамоў.

Відкая работа праведзена па арганізацыі аховы аздораў працоўных. 130.000 насельніцтва Луцінцкім пры панаванні польскіх панавоў былі паабзаваны ўсёй медыцынскай дапамогай. У павене была толькі адна большыня на 25 кок.

За тры месяцы саветскай улады ў павятовым цэнтры пабудаваны большыны гарадок з усёй выгодай для абслугоўвання працоўных. Большыня пяпер мае раздільнае аддзяленне на 20 месц, аддзяленне для інфекцыйных хворых, дзіцячае аддзяленне і амбулаторыю. У большыным гарадку праведзены водарывод і каналізацыя; пабудавана кухня.

Апрача таго, у горадзе адкрыты 2 амбулаторыі, дзіцячая кансультацыя, амбулаторыя па абслугоўванню школьнікаў. У павене адкрыты тры большыны, 3 амбулаторыі і 8 медпунктаў. У блэйшы час адкрыта 6 раздільных дамоў і ячэй 11 медпунктаў. У горадзе Луцінскі і павене працуе ўжо 30 урачоў, 50 акушарак і мексысёр, 5 зубных урачоў, 2 лабаранты. Усе яны раей былі бескароўнымі.

Зьяні зьяніўся малонак і ў галіне народнай асветы. Да прыходу Чырвонай Арміі ў Луцінскі павене не было ні адной рускай і беларускай школы. Дзеці беларусоў гвалтоўна адлячваліся. Пяпер у Луцінскі павене 129 беларускіх школ, 2 польскіх і 3 яўрэйскіх. Дзеці работных беспілатна вучацца на сваёй роднай мове. Беспілатна паступілі атрымалі работу па сваёй спецыяльнасці. За гэты час паслана ў школы 80 настаўнікаў, рас-

шырана школьная сетка, больш чым па 3.000 узрасла колькасць вучняў.

У павене адкрыты 104 пункты па ліквідцы непісьменнасці і маладземельнасці. Адкрыты дом культуры, 10 клубоў, 8 ленынскіх куткоў і 4 бібліятэкі.

На тэрыторыі павена налічвалася 14 лесазаводаў. Большыны з іх на працягу апошніх год была закрыта, астатнія працавалі не на поўную магутнасць. Заводская гаспадарка была ў заняпадзе. Часовае ўпраўленне аднавіла работу гэтых заводаў. Праведзены капітальны рамонт буйнейшага лесазавода «Бостынь». Мы праправаў на працягу 7 год. Пасля доўгіх год беспілатна 500 чалавек атрымалі работу.

На Малкавіцкім лесазаводзе ўстаўлен адзятковы замакніць магутнасцю ў 65 конскіх сіл. Адрок м'ясавыя загод, які штодня будзе здаваць 25.000 літраў гаспадарчага і туалетага м'яса. Створаны крапечка, стайлярная і мадэля маістэрні.

За тры месяцы ў Луцінскі работным, служачым і працоўнай інтэлігентнай прадстаўлена 90 абсталяваных кватэр; выдана працоўнаму насельніцтву беспілатна 450 кубаметраў дроў; інвентар і іншыя непрадзельныя выдана дапамога ў суме 10.000 рублёў.

Пры польскіх панавоў насельніцтва ацукрала зьялі неахоп прадмегаў першай неабходнасці. Не было запалак, мыла, карасці. Зараз у горадзе і вёсках наладжана саветскай кааператыву галіна. Створана галдзёвая база. Прыступілі да работы 4 вальсеныя спажывельны таварыства. На сям адкрыты 72 кааператывы. У Мікашэвічах адкрыты работны кааператыву, у Луцінскі—кааператыву для чыгуначнікаў. Апрача таго, у горадзе адкрыты 11 магазінаў. Усе галдзёвая сетка забяспечана таварамі першай неабходнасці. Заавімаюцца будаўніцтва паварынь.

Працоўныя павена гораца падымаюць усё мэрарыяметы часовага ўпраўлення, каапагаюць яму ў рабоце. У выступленнях на сходах, на мітынгах у прымаюць раззольны працоўны аднаўдзіма зьякуць парты большавіцкую, саветскаму ўладу, правараў народаў валаўку Стаціну за шчаслівае і радаснае жыццё.

М. Х. МАНЬШАУ, старшыня часовага ўпраўлення горада Луцінкі і Луцінцкага павена.

ЖЫЦЦЁ ПА-НОВАМУ

Калісьці Ломжа быў губернскай горадам царскай Расіі. Гэта быў невялікі горад з вельмі рэдкай чыгуначкай, афіцэраў і купцоў. Такім ён астаўся і пры панаванні польскіх памешчыкаў і капіталістаў. Неадкаліныя польскія горад-панішчы мена за ўсё аддавалі ўвагу враніччому і культурнаму развіццю горада.

Прамысловасць на тэрыторыі Ломжыскага павена была прымытаўнай і мікра-скапаўнай. Самы буйны «гігант» індустрыі — металічны завод з шэрамі ліпейных і сельскагаспадарчых машынаў — у лепшыя годы налічваў 150 работных і служачых. З астатніх 68 прадпрыемстваў павена больш паловіны налічвала да 10 чалавек работных кожнае.

За 20 год панскага ўладарніцтва тут не пабудавана ні аднаго новага прадпрыемства. Старая руцінная тэхніка, неспыняючыся крыліся і беспілатна — вост зачараваны круг, з якога не магта вырвацца мясцовае прамысловасць.

Аб «слонатах» ломжыскага магістрата ў галіне культуры і мастацтва апра гаворыць адзінаццаты на гэтым мэрарыяметы. Так, па бюджэту магістрата на 1926 год на культуру і мастацтва было адлучана 700 злотых. У той-жа час, на ўтрыманне гарадскай адміністрацыі расходвалася 135.129 злотых.

Дзень 28 верасня быў азначальным днём у жыцці Ломжы: у гэты дзень у горад уступілі часткі Чырвонай Арміі.

З таго часу шпайло тры месяцы. Горад ажыў. Усёй бачны павяціні ноната жыцця. Адкрыліся школы і гімназія,

у горадзе і павене працуе 178 пачатковых школ, 11 з іх адкрыты ў апошні час. 15 студзеня 1940 года ў буйным мэтачых павене будзе адкрыта яшчэ 15 сярэдніх школ. Больш ста беспілатных настаўнікаў атрымалі работу.

На паняўнаваных прадпрыемствах разгорнута сацыялістычнае саборніцтва. Выбравыя заводскія і фабрычныя камітэты разам з адміністрацыйнай прадпрыемстваў расправаляю мэрарыяметы па палітычнай якасці і павелічэнню прадукцыйнасці працы. На мясцовыя прадпрыемствы пачала паступаць саветскае сыравіна. Металічны завод (б. Орлоўскага) атрымаў 4 вагоны коксу і 2 вагоны чыгуны. Вагны фабрыка атрымала вагон баваўны і т. д.

Быстра ліквідуюцца беспілатна. Больш 1.500 беспілатных атрымалі работу. Створаны арцель саматужнікаў. Ужо галі сваю першую прадукцыю пырскальну шавецкая, крапечка і трыкатажная арцель.

Расце сетка зьяраўных і паператывных магазінаў, рэстаранаў, ставаў.

Насельніцтва павена пачынае разумець выгоды кааператыву. Спажывельная кааператыва ўжо налічвае 5.000 членаў. У горадзе адкрыты зьяняваю яе, тэпачны сад, раздільны дом, пункт хуткай дапамогі.

Кіпіць работа па ператварэнню старой чыгуначкай Ломжы ў новы, шчаслівы совецкі горад.

Т. КРЭСНІКАУ, І. МАКАРЭВІЧ.

ПАЛЕПШЫЦЬ ПАРТЫЙНАЕ КІРАЎНІЦВА СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКАЙ

На XVIII з'ездзе ВКП(б) тав. Андрэў указваў на сур'ёзныя недахопы партыйнага кіраўніцтва сельскай гаспадаркай. Як аб асноўным недахопе ён гаварыў, што многія партарганізацыі «кіруюць сельскай гаспадаркай рыўкамі, кампаніямі, а не па-гаспадарчак».

Практыка такога кіраўніцтва, ратуца асуджана XVIII з'ездом партыі, мочна ўвараліся ў дэкавінскі раён, Віцебскай абласці.

Райком партыі мена за ўсё ўдзяла ўвагу рабоце раёнага зьямаляга аддзела, узначальваю іх прапагандысты, аддзельны спынае работніцкай Падмена функцыі райкамдзела і саветскай арганізацыі на месцах — вост што характэрна ў партыі-раўніцтв сельскай гаспадаркай раёна.

Сістэматычна, групамі і ў адзіночку, райком партыі пасылае на сямлі ўваўнаважаных. Уго гэтыя ўваўнаважаныя? Гэта камуністы — адказныя саветскай работніцкай кіраўніцтва прамысловасці і ўстапоў раёнага цэнтру.

Уваўнаважаны едзе ў сельсаведа, з'ябрае (часта няваг) праз галаву стацінскі сельсаведа) актыўна на тэму пі іпіаму пытанню. Наспех прыкметны мясцовых кіраўнікоў і варацтва ў годзе. Прае некалькі зьян гэтага-ж работніка зноў выдзяляюць у райком партыі і пасылаюць

уваўнаважаным ужо ў другі сельсаведа. Такая практыка кіраўніцтва РК КП(б) абавязлівае работу сельскай саветаў, перадае безадказнасць на месцах. Раён адстае ў выкарыстанні зьяраўных паставак, у пахрытоўцы да вясны. Але такога становішча мала тудыбе кіраўнікоў калгасоў, сельсаведаў. Яны прапуюць мала ініцыятыў, спыняючыся на ўваўнаважаных з раёна.

З другога боку, такая практыка кіраўніцтва вельмі дрэнна аб'явацца на асноўнай рабоце людзей, якія сістэматычна атрымаюцца ад сваёй справы і пасылаюцца ў сельсаведа. Хіба наймаляма такога становішча, калі ў школах зараз заавімаюцца першае паўгоддзе, а інструктар-металіст тав. Францаў і загадчык раёна тав. Макаронка зьявіць у сельсаведа ўваўнаважанымі па загадоўках. Амаль даўбаны знаходзіцца ў камандыроўках старшыня райсовета Асавіхіма т. Сараціўскі і т. д.

Бесперапынна наблізуючы да работы на сямлі адказныя раённых работнікаў, кіраўніцтва райкома партыі (сакратар т. Віхоры) у той-жа час не прыкметна таго, што апарат РК, за выключэннем двух-трох інструктараў, усё свай асуджана ў кабінетах. М. ГУРЭВІЧ.

ПЕРАДАВАЯ ЛЮДЗІ ЧАСЦІ УСТУПАЮЦЬ ПАРТЫЮ

БАВА 25 снежня. Партыйная арганізацыя В-В-скі часці БАВА за апошні час паловіўся новымі камуністамі. Камітэтатамі ў члены партыі прыняты 131 чалавек і ў члены ВКП(б) — 22 чалавекі.

Новыя члены і кандыдаты партыі — дзельныя людзі часці, выдатнікі баявой і палітычнай пахрытоўкі, актыўныя ўдзельнікі баёў за вызваленне працоўных Заходняй Беларусі з-пад гнёту польскіх панавоў. Сярод прынятых у партыю чырвонаармеец т. Кануцян. Будучы палецым у баях, ён не пакінуў строя і разам з таварышамі дабіваў астаткі агалдзель польскіх бані. Зараз, як выдатнік баявой і палітычнай пахрытоўкі, тав. Кануцян вылучан на пасаду намесніка падпудра.

Маладога камуніста т. Барыска ведае ўся часці. Ён у першыя вясны дэля-

За высокую якасць лекцый

Зараз, калі сярот самых шырокіх мас партыйных і непартыйных большавіцкоў называюць выраста цікавасць да вывучэння тэорыі марксізма-лэнінізма, калі лекцыяныя прапаганда атрымае вялікі размах, павіненні ўзначальніцы клопаты аб ідэйным зьяне прапаганда, аб высокай якасці лекцый.

Расправаляючы ідэй большавізма, выдубаць партыйныя масы — гэта найважлівая частка, знак якаска гавары партыі, якім лектар павінен гарэцца і гарэцца. Таму, задача лектара — даць у сваёй лекцыі не суці, бастрасны расказ аб справах мінулых, а выхавальны і свай слухачоў большавіцкую стойкасць, вараўноўшыню строя, уворыня іх магутнай ідэйнай аб'явой большавізма.

Кожная наша лекцыя павіненна быць старанна пахрытаваная, зьястоўна, ідэйна пасычана, партыйна заавімава, зьязана з практычнымі задачамі партыі.

Аднак, не ўсе лекцыі, якія чытаюцца ў гора Мінску, строга прапуючы і пахрытанна, заавімаюцца на высокім ідэйна-тэарэтычным узроўні. Не глядзячы на падтрыманне ЦК ВКП(б) арганізацыяй кантроль за якасцю чытаемых лекцый, каб не дазваляць выступаць з чытаннем лекцый без пахрытанна абмеркавання гэтых іх на лектарскім бюро, — лектарская група ЦК КП(б) Беларусі прадставіла лектараў самім сабе. Гэта і сказаваша на якасці чытаемых лекцый.

Забяспечым высокую якасць лекцый

Краткі, прыб'юны самыя пахрытанна дэляцыя з гісторыі гэтых партыі. Беспілатна напіраўліва — з дугадынальнай лекцыі на тэму «Вучэнне Леніна—Стаціна аб партыі новага тыпу» палавіну часу адвясці апісанню партыі стараго тыпу.

Тав. Радзевіч ў сваёй апраўданне прабаў ўспасяла на класікаў марксізма-лэнінізма. «Энгельс», «Гаварыў ён», — аб'ясняў асновы дыялектычнага матэрыялізма ў сувязі з разгорнутай крытыкай Лявончына. Выступаючы таварышы паказалі ўсю негрунтоўнасць гэтага «тэзіса».

Як-жа лектар асвятляў у другой палавіне сваёй лекцыі лэнінска-стацінскае вучэнне аб партыі новага тыпу?

Калі пры характарыстыцы партыі стараго тыпу тав. Радзевіч паказаў ілдрэнае веданне пытання, то з азначай характарыстыкі цэнтрынага пытання лекцыі — партыі новага тыпу — ён яна не справіўся.

Лектар не асвятляў перад слухачамі асабістае наступіўнай новай эпохі — эпохі імперыялізма. Чаму паўстае неабходнасць у партыі новага тыпу, «партыі новага тыпу» і сярэдняй марксісцкай баявой партыі рэвалюцыйнай, дастаткова сямель для таго, каб павесці пратэарыю на барацьбу за ўладу, дастаткова похрытанай для таго, каб разабрацца ў складаных умовах рэвалюцыйнай абстаноўкі, і дастаткова гібак для таго, каб аб'ясніць ўсе і ўсеякія паводныя камані на шляху да мэты». («Кароткі курс гісторыі ВКП(б)», стар. 335).

Хіба можна асвятляць пытанне аб партыі новага тыпу, «партыі сацыяльнай рэвалюцыйнай» без сувязі з канкрэтай гістарычнай абстаноўкай эпохі імперыялізма, без сувязі з новым перыядам класавай барацьбы пратэарыята, без сувязі з лэнінскай тэорыяй пратэарыята рэвалюцыйнай з эпохай рашучых баёў за дыктатуру пратэарыята? Чаму радзімай партыі лэнінізма стала Расія?

Лектар пачаў пахрытаным усё гэтыя пытанні пераскочыць і лапуціць тым самым будучыню памыку.

Тав. Радзевічу, як чалавеку, часта выступаючаму з лекцыямі па дыялектычнаму матэрыялізму, павіненна быць вядома, што правільнае разуменне тых аб'явы тэарэтычных палажэнняў (у тым ліку і вучэння аб партыі) немагчыма ў адрыве ад канкрэтных гістарычных умоў, у якіх гэтыя палажэнні ўправаўляюцца, што «ўсё залежыць ад умоў, месца і часу».

Вучэнне Леніна—Стаціна аб партыі вынікае не з якой-небудзь прадуманай ідэі, абстрактнай, або догмы. Гэта ёсць вучэнне, якое аб'яраецца на граніцы асноўна марксізма, вучэнне, якое выцякае з зьяліза канкрэтных умоў эпохі імперыялізма, эпохі імперыялістычных войнаў і пратэарыяцкай рэвалюцыі.

Наступным недахопам давай лекцыі з'яўляецца тое, што лектар тав. Радзевіч не асвятляў перад слухачамі канкрэтыны лэнінскай арганізацыйны план стварэння партыі новага тыпу і барацьбу Леніна і Стаціна супроць усякіх марксісцкіх груп і плянаў, за сярэдняй марксісцкай баявой, рэвалюцыйную партыю пратэарыята.

Лектар пі адзіным словам не аб'явіўся аб тым, што лэнінска-іскаўскія арганізацыі з'яўляюць таварыш Стацін сумесна з А. Пуціквіч і Л. Выхавалі, бунтаваліся за асновы лэнінскай рэвалюцыйнай арганізацыйных прынцыпаў.

Лектар не паказаў, што Ленін і Стацін стары і вырашылі адладу стварэння заавіма раздэраленай, бясцільнай арганізацыі самазьяліцкай, прапуючы чытачоў — чоннай арганізацыі партыйнай-рэвалюцыйнай з адзінай воляю, з адзіным дэяніем, з баявым панітам.

Тав. Радзевіч не пачаў пахрытаным раззольны слухачам гэтыя пытанні, адрыва прыступіў да агляку на пастаўленае пытанне «што такое партыя новага тыпу» і пачаў выдзяляць асабіста

ЗА РУБЯЖОМ

НАСТУПЛЕННЕ РЕАКЦЫ НА АНГЛІСКИ РАБОЧЫ КЛАС

(Пісьмо з Лондана)

Вайна класецца влікім цяжарам на плечы англійскага рабочага класа. У першыя ж месяцы вайны рэзка павялісіліся цэны на прадукты першай неабходнасці. Так, напрыклад, цукор падаражэў на 47 проц., рыба — на 29 проц., яйкі — на 19 проц. У сярэднім а часу пачатку вайны цэны на прадукты павялісіліся на 25 проц.

У той жа час зарплата рабочых у невялікіх прамысловасці нават зніжана. Сотні тысяч сем'яў ваенна-служачых пасля мабілізацыі галавы сям'і асталіся без сродкаў да існавання і ў даны момант вымушаны жыць на мізэрную працягу, якой пры перапісванні дазваляў хапае толькі на хлеб і то не заўсёды.

У першыя ж тыдні вайны рэзка павялічыліся лік беспрацоўных. Так, у рэспубліцы абмежаваныя будаўнічыя работы 100 тысяч будаўнічых асталіся без спраў. 3 20 тысяч чалавек, занятых у кінапрамысловасці, 18 тысяч павялісіліся работнікі. На працягу першых тыдняў вайны было звольнена 30 тысяч працаўбоў, працаваўшых у магазінах гатовай вопраткі, 18,5 тысячы іншых работнікаў прадукта, 44 тыс. служачых гаспадарні і сталовых, 9 тысяч друкароў і інш. Большасць рабочых была звольнена без усякага папярэджання.

Значна пагоршыліся ўмовы працы рабочых. Асабліва цяжка прыходзіцца рабочым і служачым усіх відаў транспарта. Расклад паражоў, трамваяў, аўтобусаў і трамвайскай амаля не змяніўся, работа ва ўмовах залішняга патрабавання значна напружана. Тым не менш, за гэту невядома цяжкую працу рабочыя не атрымліваюць ніякай дадатковай аплата.

Новае прапоўнае законодаўства, уведзенае пасля пачатку вайны, прадстаўляе

міністру працы і прадпрыемствам неабмежаваныя правы. Міністр працы мае зараз права прымуціць рабочага працаваць на тым ці іншым прадпрыемстве і, наадварот, зняць з работы любога рабочага. Карыстаючыся гэтым законам, прадпрыемствы ператвараюць рабочага ў раба, які не можа пакінуць завод. Становішча беспрацоўных яшчэ горшае. Раней беспрацоўны, калі ён не быў згодзен з размерам пазачай яму дапамогі, мог звярнуцца ў апеляцыйны суд, у які ўваходзілі і прадстаўнікі профсаюза. Зараз старшыня суда асабіста вырашае пытанне аб тым, ці разглядаць скаргу беспрацоўнага.

Некалькі слоў аб тым, што асталося ад дэмакратыі, дзеся «захаванні» якой англійскі ўрад выдэ вайну. Згодна закону аб абароне краіны, пазіцыя можа арыштоўваць «паказаных асоб», не працягваючы ім ніякага абвінавачвання, і трымаць іх у заключэнні без суда. Улады маюць права забараняць мітынгі, вытупы газет або журналаў, якія «свайей прапагандай могуць выклікаць незадавальненне або перашкоды» пазіцыяму выдзеньню вайны. Закон аб абароне краіны накіраваны ў першую чаргу супроць рабочых і прагрэсіўных элементаў Англіі.

Гэтыя факты сведчаць аб наступленні реакцыі на жыццёвы ўзровень і сацыяльныя заваяванні рабочага класа. Якую пазіцыю займаюць лідэры трох-ўніённай і лейбарыскай партыі — стрыны, этні, трансуўты? Яны з пенай ля рота прапаведуюць «мір у прамысловасці», г. зн. супрацоўніцтва паміж рабочымі і капіталістамі, пры якім першыя гнуць спіны і пераплачваюць пакуты, а другія выкальваюць баснаслоўныя прыбыткі.

М. ЛІНДЛЕЙ.

Лондан, снежань.

Антываенны рух у ЗША

НЬЮ-ЁРК, 25 снежня. (БЕЛТА). Як перадае газета «Дэйлі уоркер», у штате Пенсільванія ўсё шырэй разгортаецца рух супроць вайны. Аб'яднанне профсаюзаў, у якое ўваходзіць рабочыя горнай, шкляной, алюмініевай, электратэхнічнай, будаўнічай і іншых галін прамысловасці, прыняло рэзалюцыю патрабавання супроць ваенных фабрыкаў і банкіраў уцягнуць ЗША ў вайну.

Профсаюзная арганізацыя ў г. Мак-спорт (Пенсільванія) звярнулася да ўсіх рабочых арганізацый з заклікам выпус-

ціць петыцыю патрабавання супроць уцягнення ЗША ў ўрапейскую вайну. Камітэт профсаюзаў г. Элеган, які прадстаўляе 30 тыс. чалавек, прыняў рэзалюцыю такога ж характару.

Профсаюзны патрабаванне расследавання дзейнасці спекулянтаў, якія важываюцца на вайне, і прыняцця мер па барацьбе з імі. Рэзалюцыя накіравана прэзідэнту ЗША Рузвельту, сенатарам ад штата Пенсільванія Гарэю, Дэйвісу і інш.

Антываенны выступленні рабочых Пенсільванія знаходзяць шырокае падтрыманне ў іншых прамысловых цэнтрах ЗША.

НА ФРАНТАХ КІТАЯ

У ЦЕНТРАЛЬНЫМ КІТАІ На поўні правішні Хонань аталі японскі войск у раёне Сінцзяна поўначу адбіты. На поўнач ад Сінцзяна кітайскія войскі вярнулі некалькі населеных пунктаў паблізу Чагтайгуана.

У правішні Хубэй жорстка баі працягваюцца на паўночны захад ад Ханькоу. Кітайскія войскі, выйшшы японцаў, занялі пункт, разамчаны за 20 км. на паўночны ўсход ад Суйчжоу. У бах за гэты пункт японцы страцілі 100 чалавек забітых, у тым ліку камандзіра батальёна.

У правішні Пянься кітайскія партызаны ў раёне Суйчжоу узарвалі чыгуначны пульт. Ішоўшы з Шанхая поезд пацярпеў крушэнне. 11 вагонаў з 30 былі поўнасію разбіты.

У ПАЎНОЧНЫМ КІТАІ У Вагоў (правішні Суйчжоу) працягваюцца жорстка вучуныя баі, пацярпелы некалькі дзён таму назва. Аднадзёна кітайскія войскі прадэманстравалі аператыв на паўночны захад ад Вагоў.

На паўночным усходзе правішні Шаньсі асобныя кітайскія часці ўваляліся ў заходнюю і паўночную часткі горада Чжаньцзян, які з'яўляецца буйнай базай японскіх войск. У горадзе ледзь баі.

Па вестках газеты «Шыньшэньбао», з 20 верасня па 10 снежня атрал шаньдунскі чыгуначныяў расбурыў чыгуначныя шляхі ў 34 пунктах. Знішчана 5 японскіх паравозаў, 54 пасажырска і таварныя вагоны. (ТАСС).

ВАЙНА НА МОРЫ

ЛОНДАН, 26 снежня. Англійскае марское міністэрства перадае, што за апошні тыдзень затонела 10 англійскіх паражоў агульным танажам у 6.581 тону і 8 паражоў нейтральных краін агульным танажам у 10.839 тон.

НЬЮ-ЁРК, 26 снежня. Павольна паведамлення агенства Юнайтэд Прэс, захвачаны 2 тыдні назад ля берагоў Чылі англійцамі германскі ганглейны паражоў «Дюсельдорф» з камандай, якая знаходзілася пад аховай англійцаў, прайшоў пераз Панамскі канал.

Германскі консул заявіў пратэст супроць таго, што англійцамі было дазволена прайсці паражоў «Дюсельдорф» праз Панамскі канал. У сувязі з гэтым паражоў «Дюсельдорф» быў затрыман у парту Крэйстоўла, а камандуючы амерыканскімі ўзброенымі сіламі ў зоне Панамскага канала генерал Стюарт раіўся з англійскім пасланнікам у Панаме.

Як паведаміла гэтым агенства Асоцыятыўнае Прэс, улады Панамскага канала адхілілі германскі пратэст, паражоў ідзе дзель.

(ТАСС).

З'ЕЗД АМЕРЫКАНАЦАЎ — БЫЛЫХ ЧЛЕНАЎ ІНТЭРНАЦЫОНАЛЬНАЙ БРЫГАДЫ У ІСПАНІІ

НЬЮ-ЁРК, 26 снежня. (ТАСС). У Ньют-Ёрку адбыўся з'езд амерыканскіх грамадзян, якія прымалі ўдзел у грамадзянскай вайне ў Іспаніі ў якасці членаў амерыканскай інтэрнацыянальнай брыгады імені Лінкальна. З'езд працягваўся два дні. У прынятай рэзалюцыі ўдзельнікі з'езда рашуча асуджаюць тых, хто ў свой час адмаўляўся дапамагчы іспанскай дэмакратыі, а ў сучасны момант балбача аб дэмакратыі і заклікае да напалу на Савецкі Саюз, які знішчае базу імперыялістычнай агрэсіі. Рэзалюцыя таксама асуджае реакцыйны амерыканскі арук, які абараняе падпалышчыкаў вайны.

Дэлегаты з'езда выказаліся супроць уцягнення ЗША ў імперыялістычную вайну.

Пагоршэнне становішча працоўных Швецыі

БЕРЛІН, 26 снежня. (ТАСС). Стагальскі карэспандант «Берлінер берзен цайтунг» піша аб цяжкім становішчы працоўных Швецыі. Насельніцтва Стагальма, адзначае карэспандант, сустракае 1940 год у цяжкіх умовах. Пены на прадукты харчавання значна падняліся. Напрыклад, малако за апошні тыдзень падаражэла на некалькі ара за літр. Рознічныя цэны павышваюцца ітэмам на 1%—2 процанты. Зарплата-ж працоўных астаецца на адным і тым-жа ўзроўні. У сувязі з рэзкім пагоршэннем жыццёвых умоў рабочыя металургічнай прамысловасці, будаўнічы і сельскагаспадарчыя рабочыя ўсё больш настойліва патрабуюць павышэння зарплата.

Ганенні на яўрэяў у Швецыі

БЕРЛІН, 25 снежня. (ТАСС). Стагальскі карэспандант германскай газеты «Нацыяналь цайтунг» паведаміла, што ў Швецыі за апошні час узмаўліліся ганенні на яўрэяў. У разе гавароў, піша карэспандант, улады расклеіваюць антывіемскія лісткі і ў патрабаваннем ачысціць шведскія гарады ад яўрэяў-эмігрантаў.



У ганельскай музычнай школе. НА ЗДЫМКУ: на ўроку музычнай граматы ў класе Н. А. Прогавай. На першай парце — Галя Козырава (алева) і Іна Раняпорт. Фото А. Шаевича. (Фотарэдакцыя БЕЛТА).

Кузня музыкальных кадраў

ГОМЕЛЬ. (Па тэлефону). У гэтым годзе спяўнаецца 20 год існавання Гомельскай музычнай школы. Школа адкрылася ў 1919 годзе, калі маладая рэспубліка Саветаў знаходзілася ў варожым каляны. Яшчэ таму ізацыі рабочых, сялян і чырвонаармейцаў імкнуліся да музыкі, да таго, што раней было даступна выключна новайшай кучцы багачаў і фабрыкантаў.

За гэтыя 20 год было 19 выпускаў школы. Браіна атрымала да 500 таленавітых, высокамузыкальных работнікаў музыкі. Выхаванцы школы можна сустрэць у любым кутку нашай сацыялістычнай радзімы. Сярод іх дзень дацэнт, лаўрэаты ўсеаюзных і абласных конкурсаў выканаўцаў, салісты, педагогі, дырыжоры, аркестранты. Многа выхаванцаў школы вучацца ў кансерваторыях Савецкага Саюза.

Былы выхаванец школы, патамствены чыгуначнік, машыніст Грыгорый Пукет стаў вядомым кампазітарам. Ён папуе зараз педагогам музычнай школы і падрыхтаваў імамола новых кадраў.

Былы вучань школы тав. Чэбярэня працуе дырэктарам Узбешкай Дзяржаўнай філармоніі. Выхаванец школы тав. Рагнер з'яўляецца адным з дырыжораў Беларускага тэатра оперы і балета. Вал-

дай папулярнае карыстаецца выхаванца школы, зараз заслужанае арыстэцка БССР Млодэк. Малады таленавіты выданчэіст Аскар Кузнец — лаўрэат ўсеаюзнага конкурса выканаўцаў.

На базе музычнай школы арганізавана самастойнае музычнае вучылішча, якое мае рэспубліканскае значэнне.

Сацыялістычны зад ажкрыв шырокі шлях працоўным да мастацтва. Звыш 500 дзяцей працоўных Гомеля вучацца ў музычнай школе, развіваючы свае таленты.

Сярод вучняў асабліва выдзяляюцца юныя талараны: дачка краўца 9-гадовага скрыпачка Ляля Рахсон, таленавітая піяністка 12-гадовая Лена Шыфрына, дачка рабочага аўтомабільнай фабрыкі «Прапа» і рад іншых. Яны выдатна выконваюць класічныя творы Бетховена, Шапена, Чайкоўскага і іншых кампазітараў.

Кіюе школай т. Фрыман — былы рабочы-металіст, скончыўшы беларускую музычнаую школу.

Гомельская музычная школа мае багату бібліятэку, у якой налічваецца звыш тысячы тамоў твораў класікаў музыкі, савецкіх і замежных кампазітараў. Бюджэт школы складае 258 тысяч рублёў у год.

Н. ГРЫШЫН.

ПОСПЕХІ ў ГАЛІНЕ МАСТАЦТВА

ГРОДНА. (Нар. «Звязды»). Як і ва ўсіх галінах гаспадарчага і культурнага жыцця горада, за апошні час дасягнуты вялікі поспехі і ў галіне мастацтва.

Ла прыходу Чырвонай Арміі ў Гродна быў толькі адзін, польскі тэатр. Зараз Гродна мае два тэатральныя калектывы — польскі і яўрэйскі. Працуюць таксама-

рускі гурток самазайснасці, канцертна-эстрадны тэатр «БІМ», рускі і яўрэйскі хоры і ансамбль народных інструментаў.

У блэйшы час у горадзе будзе адкрыта музычная школа, а пры эстрадным тэатры «БІМ» — курсы народнай пляскі.

Сустрэча баксёраў Мінска і Брэста

У Мінску адбылася таварыская сустрэча баксёраў опытных таварыства «Спартак» з баксёрамі Брэста. У першай пары сустраіліся баксёры Рундштэйн (Брэст) з маладым мінскім баксёрам Паршуту. Тав. Рундштэйн наказаў сабе як першакласны баксёр і дэтка выйграў бой у тав. Паршуту.

Найбольш цікавай была сустрэча баксёраў лёткай парі Цырліна (Мінск) і Разенблома (Брэст). Чагарты першыя

раунды выйграў Цырлін. Аднак у апошнім раундзе Разенблом хутка дабіўся перамогі.

Пасля двухгодовага перапынку на сустрэчы выступілі былы чэмпіён БССР тав. Панасюк, які, вылічта праведзшы бой, выйграў у баксёра з Брэста тав. Вяляскага.

Уста адбылося 8 схваткаў. Сустрэча закончылася з рахункам 1:4 у калясы каманды мінскага таварыства «Спартак». У сувязі з тым, што гэта была выйгалеа баі з меншай затратай часу.

НА РАСШЫРАНЫМ ПАСЯДЖЭННІ ПРАЎЛЕННЯ ССР БССР

26 снежня адбылося расшыранае пасяджэнне праўлення Саюза савецкіх пісьменнікаў БССР з удзелам празаікаў, паэтаў і адыятыкаў.

Праўленне вынесла рашэнне стварыць дзве брыгады пісьменнікаў для працягнення літаратурных вечараў, выдзлення і азнамлення з літаратурнымі сіламі заходніх абласцей БССР. Брыгада ў складзе тт. Глебкі, Клімковіча, Галоўнага, Лебедэва, Тана і Платона павіна правесці адпаведную работу ў Навагрудку, Лізе, Вілейцы і Гомелі, другая брыгада ў складзе тт. Лянькова, Аксельра, Кучара, Астроўкі, Камынецка, Пестрака і Пачанкі павіна пабыць у Веліцку, Гродне, Брэст-Літоўску, Баранавічах і Слоніме.

Па пастапілі аб пасмертным выданні твораў Э. Самуйліка вырашана дааручыць тт. Муранку і Волескаму падрыхтаваць збор твораў пісьменніка. Апроч таго, праўленне дааручыла тав. Волескаму напісаць біяграфію Э. Самуйліка і падрыхтаваць «Альманах», прысвечаны яго памяці.

Праўленне стварыла камісію па падрыхтоўцы па працягненні юбілейна Магкоўскага і Вагупшвіча.

На гэтым-жа пасяджэнні прыняты ў Саюз савецкіх пісьменнікаў БССР малады паэты Анатоль Астроўка і Ванастацій Тігоў.

Канцэрты ансамбля терскіх казакаў

25 снежня закончыў гастрол ў Мінску ансамбль песні і пляскі терскіх казакаў. Ансамбль даў у Мінску 6 канцэртаў, якія наведалі 4.500 чалавек. Вялікім поспехам карысталіся песні: «Казачыя луга аб Стадзіне» — музыка Балескіна, «Песня аб Варашылаве» — музыка Александрова, руская народная песня «Метеліца» і іншыя. Цікавымі былі масавыя казачыя пляскі.

26 снежня ансамбль выехаў у горады Веліцку, Гродна, Ломжу, дзе даць 12 канцэртаў.

Дзёнік

Сёння, у памяшканні Дома тэхнікі (Бонсаломскага, 27) Кагановіч ПЕ КІ(б)Б і Дом тэхнікі арганізуюць лекцыю для партыянаў, станаўцаў і інтэлігентна раіна на тэму «Праблема яўдэйскай Волгі». Лектар — дацэнт тав. Зу-хзілін. Пачатак у 7 г. вечара. Уваход свабодны.

Сёння, у 7 г. вечара, у вялікім зале Дома партыянаў адбудзецца лекцыя на тэму «Аб роля ідей у грамадскі развіцці». Лекцыю чытае лектар ЦК ВКП(б) тав. Кагановіч. Бюлеты можна атрымаць у Доме партыянаў — вул. Энгельса, д. № 28.

Сёння, у 7 г. вечара, у малым зале Дома партыянаў адбудзецца працягненні і агітацыйны даклад для прапагандастаў, агітацыйнаў, калядчыкаў і басеччыкаў на тэму «Паходжанне і класавая сутнасць каляд».

Дакладчык — заг. навукова-металічным аддзелам ЦС СВВ СССР тав. Папрыны (Масква). Бюлеты можна атрымаць у Доме партыянаў.

Адзнамы рэдактар Т. С. ГАРБУНОУ.

ВЯЛІКІ ДЗЯРЖАНЫ ТЭАТР ОПЕРЫ І БАЛЕТА БССР 28 снежня Аб'явімыт № 141. САЛАВЯЕ Пачатак у 8 г. веч. Бюлеты ў цэнтральнай касе Дома савецкай культуры ў 12 да 5 г., у дзень пачатаку ў касе тэатра ў 6 г. веч.

У СВУЯЗІ СА СКАНЧЭННЕМ АПЕРАЦЫОНАГА ГОДА І ПРЫЛІЧЭННЕМ ПРОЦАНТУ НА РАХУНК АХ УКЛАДЧЫКАЎ ад 1939 год. Мінская Цэнтральная ашчадная каса № 16 І ЯЕ АДДЗЯЛЕННІ будучы закрыты 31 снежня з 3 гадзін дня і 1 студзеня 1940 г. 3 2 студзеня ўсе ашчадцы будучы працягнуць нармальна. ЦЭНТРАЛЬНАЯ АШЧАДКАСА № 16.

Не забудзьце застрахаваць сваю дамашнюю маемасць ПРЫХОДНЫЯ КАСЫ Комунабанка прымаюць страхаванне дамашняй маемасці ад ПАЖАРУ, БУРЫ, УРАГАНУ, ЛІЎНУ, ПАВОДНІ, УЗРЫВУ, УДАРУ МАЛАННІ, ЗЕМЛЕТРАСЕННЯ, АБВАЛУ І АПОУЗНЯЎ; ад КРАДЫ І ПРАКРАДЫ маемасці ў момант стыхійнага бедства. ПРЫХОДНЫЯ КАСЫ КОМУНАБАНКА АФАРМЛЯЮЦЬ СТРАХАВАННЕ БЕЗ АГЛЯДУ І АПЭНІ МАЕМАСЦІ ў сямейных да 10.000 р. і ў адзіночым да 6.000 руб. У гарадах плячынны ўплачваюцца з кожнай тысячы рублёў страхавой сумы ў год ад 1 руб. да 4 руб., у залежнасці ад агнетрываласці будынка. УПРАВЛЕННЕ ДЗЯРЖСТРАХА НФФ БССР.

МІНГОРПРАМГАНДАЛЬ ЁЛКА — ЛЕПШЫ НОВАГОДНІ ПАДАРУНАК ДЗЕЦЬМІ Забяспечце загадзя вашым дзецям новагоднюю ёлку. У МАГАЗІНАХ МІНГОРПРАМГАНДАЛЬ ВЫ МОЖАЦЕ КУПІЦЬ разнастайны асартымент в'ячальных упрыгожанняў і падарункаў ПАШУЧНА І КАМПЛЕКТАМІ. У продажы боцы: ВЯЛІКІ ВІБАР розных ЦАЦАК з вяртона паліграфіі РЫБАК, ЗАВЯЧКАЎ, ШПАКАР-НІЦ, ДУМКАЎ і т. д. РОЗНЫЯ ШКЛЯНЫЯ УПРЫГОЖАННІ, афарбаваныя ў розныя колеры: ЗВЯЗДАЧКІ, БУСЫ, ШАРЫ, АРЭХІ, ВІНАГРАД, ШЫПШЫК і т. д. Розных размераў ДЗЕДЫ-МАРОЗЫ, МІНУ-РА, БЕЛГАЛЬСКІЯ АРНІ, ШУТЧЫНЫ СНЕГ, СЕРІАНТЫН, КАНОЕЦІ і т. д. ШКОЛЫ, КЛУБЫ, ДЗІЦЯЧЫЯ САДЫ, ФАБЗАУМЯСЦОМЫ, КАЛГАСЫ, ПІОНЕРСКІЯ АРГАНІЗАЦЫІ І БАЦЫНІ УСЕ ГЭТА ВЫ МОЖАЦЕ КУПІЦЬ У НИЖЭПЕРЛІЧАННЫХ МАГАЗІНАХ: Дзіцячы ўніверсітэт № 1 — Ленінская, 17 Універсітэт № 11 — Ленінская, 17 Магазін № 2 — Грушыцкай паліва Магазін № 3 — Камероўскі рынак Магазін № 16 — Віленскі рынак Магазін № 48 — Чэрвеньскі плошча Магазін № 49 — Юбілейная плошча Магазін № 9 — рог Савецкай 1 Магазін № 10 — Дабраўдольскі Магазін № 3 — Ленінская, 9/2 Магазін № 35 — Савецкая, 63 Магазін № 42 — Савецкая, 69 Магазін № 58 — Восточная, 33 Магазін № 32 — Суражская, 2 Магазін № 7 — Ленінская, 12 Магазін № 20 — Десера, 1 Магазін № 18 — Суражская, 38 МІНГОРПРАМГАНДАЛЬ.

ТРОСТУ БЕЛМАСЛАКРАХМАЛ (пл. Свабоды, 21/1) патрабуюцца ГАЛОФОННЫЯ БУХГАЛТАРЫ, ТОРМЕЙСТЭРЫ або вольныя ДЗЕЯТНІКІ ПА ТОРФУ для работы на крэхмалістых заводках. Таксама патрабуюцца МАШЫНІСТКА для работы ў апарце тэатра. Звартацца ў аддзел кадраў.

УПРАВЛЕННЕ РС МІЛІЦЫ НКВД БССР аб'яўляе, што па пастапе пастапым СНК СССР № 1261 ад 23 жніўня 1939 г. УРОДЗІЦА АБАВЯЗОВАЯ РЕГІСТРАЦЫЯ І АНАЛЬЦАВАННЕ ПАШТОВЫХ ГАЛУБОЎ і ВЫДАЧА ДАЗВОЛА НА УТРЫМАННЕ, РАЗВЯДЗЕННЕ І УВОЗ ПАШТОВЫХ І ІНШЫХ ПАРОД ГАЛУБОЎ У ПАГРАНІЧНЫЯ РАЁНЫ. Усім кіраўнікам грамадзянскіх прадпрыемстваў, установаў, арганізацый і асобым грамадзянам, якія трымаюць паштовых галубоў, трэба з 1 па 15 студзеня 1940 года з'явіцца на Упраўленне РС Мінскай НКВД БССР (паштоў № 55) па адрасу — рог Ленінская і Комуналістычная 7/1 і афарміраваць паштовых галубоў па ўсталяваным парадку. Для азнамлення з парадкам рэгістрацыі і афарміравання форм бланкаў і дапады для азнамлення галубоў неабходна з'явіцца на Упраўленне РС Мінскай НКВД БССР. Вывоўныя ў нарушэнні ўсталяваных тэрмінаў, парадку рэгістрацыі і ўтрымання паштовых галубоў, а ў паранічных раёнах і іншых парод галубоў, падпарадкавацца штрафу да 100 рублёў з абавязковай кампенсацыяй уся галубоў.

МІНГОРПРАМГАНДАЛЬ АДЗЕЛЫ КАНЫЦЬЛЯРСКІ ПРЫЛАД пры магазінах № 8 і 16 ПЕРАВЕДЗЕННІ ВА РНОЎ АДКРЫТЫ СПЕЦЫЯЛІЗАВАНЫ МАГАЗІН ШКОЛЬНА-КАНЫЦЬЛЯРСКІХ ПРЫЛАД № 57 па СОВЕШКАВ, 68 (былы магазін «Сопер»). У продажы боцы: ВЯЛІКІ АСАРТЫМЕНТ РОЗНЫХ КАНЫЦЬЛЯРСКІХ ТАВАРАЎ і ПІКОЛЬНА-ПІСЬМОВЫХ ПРЫЛАД, НЕЗГАРАЕМЫЯ ШАФЫ, СУДЖКІ, ШКАТУЛКІ. ТАВАР АДПУСКАЕЦА 28 НАЯЗНІ РАДКІ І ПА ПЕРАЛІЧЭННІМ. Магазін адкрыў з 16 гадзін раніцы да 7 г. вечара, без выхадных дзён. МІНГОРПРАМГАНДАЛЬ